



Нацыянальная акадэмія навук
Беларусі
Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Пінскі гарадскі выканаўчы камітэт



ПРАГРАМА навукова-практычнай канфэрэнцыі

Гісторыя Пінска: ад старажытнасці да сучаснасці (да 915-годдзя першай летапіснай узгадкі горада)



**Пінск,
5 – 6 кастрычніка 2012 г.**

Аргкамітэт канферэнцыі

Гордзіч Аляксандр Аляксандравіч – старшыня Пінскага гарадскога выканаўчага камітэта;

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар АДДЗЯЛЕННЯ гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Канеўскі Аляксандр Альфрэдавіч – намеснік старшыні Пінскага гарадскога выканаўчага камітэта;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Літвін Аляксей Міхайлавіч – загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін, доктар гістарычных навук, прафесар;

Лысенка Пётр Фёдаравіч – галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар.

Адкрыццё канферэнцыі

Выступленне старшыні Пінскага гарадскога
выканаўчага камітэта

Аляксандра Аляксандравіча Гордзіча

Выступленне акадэміка-сакратара Аддзялення
гуманітарных навук і мастацтваў НАН
Беларусі, доктара гістарычных навук, прафеса-
ра

Аляксандра Аляксандравіча Кавалені

Даклады

(да 10 хвілін)

1. Лысенка Пётр Фёдаравіч, галоўны наву-
ковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН
Беларусі, доктар гістарычных навук, прафе-
сар. Тэма даклада: *«Старажытны Пінск у
XI – XIII стст.»*

2. Дубіцкая Наталля Мікалаеўна, старшы
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.
Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні
пры будаўніцтве студэнцкай вёскі Палескага
дзяржаўнага ўніверсітэта 2010 – 2012 гг.»*

3. Груша Аляксандр Іванавіч, загадчык
аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і
пачатку Новага часу, кандыдат гістарычных
навук, дацэнт. Тэма даклада: *«Грамата князя
Васіля Нарымонтавіча з музея Беларускага
Палесся ў Пінску ў сацыякультурным
кантэксце гісторыі Вялікага Княства
Літоўскага канца XIV – пачатку XV ст.»*

4. **Голубеў Валянцін Фёдаравіч**, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, дацэнт. Тэма даклада: *«Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Пінска ў XVI – XVIII стст.»*

5. **Яноўская Валянціна Васільеўна**, загадчык аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Тэма даклада: *«Пінск у складзе Расійскай імперыі»*.

6. **Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч**, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук. Тэма даклада: *«Пінск у гады Першай сусветнай вайны»*.

7. **Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч**, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Тэма даклада: *«Пінск у складзе Польшчы (1921 – 1939 гг.)»*.

8. **Літвін Аляксей Міхайлавіч**, загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін, доктар гістарычных навук, прафесар. Тэма даклада: *«Пінск у гады Другой сусветнай вайны»*.

9. **Крывашэй Дзмітрый Антонавіч**, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук. Тэма даклада: *«Пасляваеннае развіццё Пінска»*.

10. **Яленская Ірына Эдуардаўна**, дацэнт
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя
А.С.Пушкіна, кандыдат гістарычных навук;
Фядзечка Сяргей Аляксеевіч, старшы вы-
кладчык Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *«Асаблівасці развіцця Пінска ў
канцы XX – пачатку XXI ст.»*

11. **Яноўскі Алег Антонавіч**, загадчык ка-
федры гісторыі Расіі Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
гістарычных навук, прафесар. Тэма даклада:
*«Пінск у навукова- адукацыйным кантэксце
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта».*

Месца правядзення:

Палескі дзяржаўны ўніверсітэт

Парадак працы:

5 кастрычніка

12.30 – 13.30 – Размяшчэнне ў гасцініцы
«Палессе».

13.40 – 14.40 – Абед.

15.00 – 17.00 – Праца канферэнцыі.

6 кастрычніка

9.00 – 10.00 – Снеданне.

10.30 – 12.30 – Удзел у святочных
мерапрыемствах, прысвечаных
915-годдзю Пінска.

13.00 – 14.00 – Абед.

14.30 – 17.00 – Экскурсія па гораду.

17.00 – Ад'езд удзельнікаў канферэнцыі

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках
выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых
даследаванняў
на 2011 – 2015 гг.

«Гуманітарныя навукі як фактар развіцця
беларускага грамадства і дзяржаўнай
ідэалогіі», падпраграма №1 «Гісторыя,
духоўная і матэрыяльная культура
беларускага народа»

(навуковы кіраўнік праграмы –
доктар гістарычных навук, прафесар
А. А. Каваленя)